

Дзяржаўная ўстанова культуры  
«Пінская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма»  
Аддзел бібліятэчнага маркетынгу



«*Мне захатленне -  
слова...»*»

*Літаратурная спадчына Піншчыны*



*Марыя Кудец*



Між водарай масных,  
Бярозавых, хваёвых,  
У подыхах вясны  
Мне захапленне - слова.

Між зілініх завёрх,  
Між павадкаў вясновых  
Таміж жыццёвых сэрцаў  
Мне адрачына - слова.

Калі ж мяне адрай  
Адалее на нова,  
Штады ўжо, выбарай,  
Мой паратунка - слова.

М. Кобец

Да 45-годдзя  
з дня нараджэння  
Марыі Уладзіміраўны Кобец

# "Палеская Мадонна з Валішча!"

Марыя Уладзіміраўна Кобец нарадзілася 19 кастрычніка 1974 года ў вёсцы Валішча Пінскага раёна Брэсцкай вобласці ў прастай сялянскай сям'і. У 1984 годзе скончыла Валішчанскую сярэднюю школу і паступіла ў Пінскае медыцынскае вучылішча. Пасля яго заканчэння вярнулася ў родную вёску і працавала загадчыцай фельчарска-акушэрскага пункта.

*Вёска мая, Валішча,  
Сэрца к табе ўсё кліга!  
Новы душа пелаймані  
Цаленца ўсё к сваёй маці.  
Благамі святаных кос,  
Званамі сталёвых кос,  
Шэптам старых барод  
Знаеш к табе прыкос!*



У хуткім часе выйшла замуж. Некаторы час працавала дырэктарам Валішчанскага сельскага Дома культуры. Завочна скончыла інстытут журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, адначасова працуючы на той момант рэдактарам аддзела навін карэспандэнцкага пункта г.Пінска «Тэлерадыёкампаніі «Брэст». Зараз Марыя Уладзіміраўна - намеснік старшыні Мінскага абласнога аддзялення грамадскага аб'яднання «Саюз пісьменнікаў Беларусі».

Дарэчы, яшчэ ў школе яна адчула патрэбу выкладваць свае думкі на паперы, спрабавала пісаць, аднак прадставіла свае творы значна пазней. Першая публікацыя Марыі Кобец была ў лютым 2007 года ў газеце «Палеская правда» – верш «Закрыю вочы на адну хвіліну». Таленавітага аўтара заўважылі і падтрымалі вядомыя паэты і пісьменнікі Піншчыны: Анатоль Шушко, Валерый Грышкавец, Мікола Елянеўскі, Марыя Ляшук. Новыя творы пачалі з'яўляцца ў абласных, рэспубліканскіх газетах і часопісах. Вершы Марыі Кобец друкаваліся ў часопісах «Малодосць», «Алеся», «Гаспадыня», «Нёман», «Польмя», газетах «Палеская правда», «Пінскі веснік», «Заря», «Народная трыбуна», «Краязнаўчая газета», «Літаратура і мастацтва», «Народная газета», «Звезда», «Культура». З 2011 года яна – член Саюза пісьменнікаў Беларусі і з'яўляецца членам Саюза пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы.

У 2011 годзе выйшаў першы зборнік «Кроплі», аснову якога склалі вершы аб прыгажосці палескага куточка і роднай мове, каханні і няпростай жаночай долі. А ўжо ў 2012 годзе на паэтычным свяце «Лунінецкая восень – 2012» яе кніга вершаў была адзначана прэміяй імя Уладзіміра Калесніка Брэсцкага аблвыканкама.

*Шулі, мой дожджэ, такі доўгакаваны!  
Дыхне хай водарам палескі край!  
Так кроплі і ў мой лёс накіраваны,  
І я насу іх праз даліны свой рай...*

У 2016 годзе выходзіць другая кніга паэзіі паэтэсы “Палыновая квецень”.

У 2018 годзе пабачыў свет трэці зборнік вершаў “У белым ветразі завей”, які выйшаў у выдавецтве “Народная асвета” пры фінансавай падтрымцы Міністэрства інфармацыі.

Творчасць Марыі Кобец высокая ацэньваюць аўтарытэтныя крытыкі. Паэтка часта друкуецца ў рэспубліканскіх і замежных літаратурных часопісах і газетах, удзельнічае ў міжнародных фестывалях і форумах, шмат часу надзяляе перакладчыцкай дзейнасці. Паэтэса з’яўляецца ўдзельнікам шэрагу калектыўных кніг: “Я прывітствую мир” (зборнік паэтаў-медыкаў Берасцейшчыны (2012), “Благословенный миг” (зборнік твораў Беларусі і Узбекістана, серыя “Сугучча сэрцаў” (2013), “Зорка Венера” (зборнік твораў аўтараў Беларусі (2016), “ARTESTIN” (анталогія Сусветнай паэзіі, Сербія (2016). З арыгінальных моў Марыя Уладзіміраўна перакладала вершы з рускай, сербскай, чарнагорскай, украінскай, польскай. Ажыццяўляла мастацкія пераклады твораў аўтараў з Азербайджана, Арменіі, Башкартастана, Бангладэш, Дагестана, Егіпта, Італіі, Калмыкіі, Саудаўскай Аравіі, Сербіі, Хакасіі, Туркменістана, Таджыкістана, Чарнагорыі, Чачні, Чувашыі. Вершы Марыі Кобец усё часцей гучаць на розных мовах свету. У перакладах асобныя творы друкаваліся ў Азербайджане, Польшчы, Расіі, Сербіі, Чарнагорыі, Чачні, Чувашыі, Туркменістане.

### *Мушкетэры*

*Палымца б мне да зраі  
Мых далёкіх жураўліў.  
Не, дашля мяне трохіае.  
Так, для роспачы напой...*

*З жнінам палю а ў неба,  
Тад аблокі галавой!  
Той, хто неразумны з глебай,  
Так і трозніце вышынэй...*

*Палымца жураўкі ў столе -  
Ды да неба без жураўліў.  
А шкада, мяне, ведала,  
Не тавіліце жураўліў...*




# "Паэзія - гаспа жыцця"

Паэзія нашай зямлячкі - выдатная жаночая лірычная паэзія, што доўжыць традыцыі нашых паэтаў-класікаў. Вершы, як песня, ліюцца з душы Марыі Кобец натуральна, нязмушана, лёгка. І таму здольныя пранікаць у душы, адкрытыя дабыні, цеплыні, прыгажосці. Заўважна і тое, што палітравая гама колераў творчасці паэткі досыць шырокая. Так, прыкладам, для патрыятычнай, пейзажнай і інтымнай тэматык вершаў аўтаркі больш характэрныя такія колеры, як белы, пунсовы, смарагдавы, зялёны, жоўты, цагляны, залаты, чырвоны.

Шэрым і чорным афарбавана амаль ўся філасофская лірыка. Большасць вершаў паэткі насычана разнастайнымі фарбамі, што дапамагаюць лірычнай гераіні шукаць сябе, імкненнем да вышыні, прагай «палёту». Аднак адна з галоўных якасцяў паэтэсы - шчырасць. Менавіта шчырасцю прасякнуты ўсе вершы Марыі Уладзіміраўны. Яе лірычная гераіня вельмі розная: моцная, хуткая, гожая і непадкупная і адначасова сціпая, сарамлівая і сумніўная. Мабыць, таму паэзія Марыі Кобец трывожыць, трымае ў палоне сваіх адчуванняў, даносіць да нас усю складанасць жаночай душы, яе шматграннасць, яе мноства абліччаў. Якія б тэмы не кранала паэтэса, ва ўсіх вершах яна імкнецца асэнсаваць жыццёвыя правы, спасцігнуць законы быцця, знайсці сябе ў паўсядзённым тлуме.

Вядомы літаратуразнаўца і журналіст Алесь Карлюкевіч пісаў так: "Колеры яе паэзіі падобныя да тых красак і фарбаў, якімі расквечаны атуляючы паэтэсу край. Мне падаецца, што аўтар ... магла б быць і таленавітым мастаком, жывапісцам, бо настолькі вобразна і рэльефна, настолькі шматаблічна па колеравай гаме праз яе радкі паўстае Палессе. І складваецца ўражанне, што Марыя Кобец – вандроўніца не толькі па ваколіцах вёскі Валішча, роднай Піншчыны. Яна – вандроўніца па Палескаму свету. І прыносіць да чытача з гэтых вандровак святло і цемь, туманы і святанні, колеры вады і неба, прыносіць усю прастору, за якую яшчэ і нясе адказнасць як Паэт. Адказнасць за рэкі і лясы, за зямлю і неба, за Чалавека, якому верыць, на якога спадзяецца, ад якога чакае дабыні і пшчоты, разумення і спагады..."



*Пад зоркамі аблакаў  
Сінавоі мой край.*

*Азірніса навонас -  
Тоты тут, нібы рай!*

*Рэкі тут і азёры  
Плывуць тут і лясны.  
Ты паслухай, гавораць  
Проднай тут галасы!*

*Дывачкай - палоткі  
Паліскі стужка-дарог.  
Колькі ж фарбаў у кветках -  
Неабсяжны радок!*

*Запытайся і ў ветру,  
І ў аблакаў спытай,  
Дзе ёсць край больш прыветны,  
Сінавоі мой край?*

Марыя Уладзіміраўна, як сапраўдная беларуска, не ўяўляе сябе без роднай мовы. Амаль усе вершы паэтэсы напісаны менавіта на матчынай, беларускай мове. Сама Марыя Кобец кажа так: «Што наконт выкарыстання матчынай мовы асабіста для мяне - гэта мая мова і мова маіх бацькоў. Для таго, каб яшчэ раз упэўніцца ў тым, што ёй карыстаюцца, трэба проста заехаць у вёску. Тут, як і стагоддзе таму, размаўляюць на мове сваіх продкаў... Беларуска мова - гэта мова адукаваных, інтэлегентных людзей

*Мова родная, беларуская, -  
Гэха песню далейшых сапраўднае.*

*Мова шырокая і глыбокая,  
Непаўторная і кранальная.*

*Міладушная і напоўная -  
Мова продкаў сівых разважлівых.*

*Мова - лірыка, мова спеўная,  
Як з табого мне боць*

*непаважлівай?*

*Што з цякай гаройных зветая,  
Як са збогаў святых сатканая,*

*Мова родная, сакавітая,  
Косам паграфкі напатканая.*

Паэзія Марыі Кобец – гэта палёт, жаданне адарвацца ад рэчаіснасці ў свет чуласці і дабрыні, патаемнай і шчырай любові. Нездарма многія літаратуразнаўцы адзначаюць, што Марыя Кобец працягвае лепшыя традыцыі знакамітай палескай ластаўкі Яўгеніі Янішчыц. Для паэтэсы творчасць легендарнай зямлячкі – прыклад і крыніца натхнення, мастацкі і грамадзянскі арыенцір у рабоце па пэтычнаму асэнсаванню жыцця.



*"Болю перасіліў нештаму..."  
Я ж свой - зноў перасілю.  
Але - жыць, хадзіць, "вёту".  
Мы - ластаўкай зарынула зямлю..."*

*"...Болюш для сабе не існаваць  
І з болюш - не зліроўца."  
...Шабё б шло жыць, тварыць,  
пісаць!*

*Мне ж у цябе - вурочца.*

*Тывайму трывожнаму пару  
Пісаць бы - не скароўца...*

*...А я - з табого гавару,  
Мне не нагаварочца.*

Аднак у творах Марыі Кобец выяўляецца выразная аўтарская пазіцыя, непаўторны мастацкі стыль, пранзівая пачуццёваць. Кроплі адчаю і болю, радасці і захаплення пэтычнай рэфлексіяй дрыжаць і зіхацяць на пакручастых сцяжынках яе жыцця. У вершах Марыі Кобец чытачоў прывабліваюць пошукі сэнсу жыцця, здольнасць супрацьстаяць зменлівасці лёсу і аптымізм.

# У белым ветразі

У 2018 годзе пабачыла свет новая кніга Марыі Уладзіміраўны “У белым ветразі завей”. Зборнік вершаў выйшаў у выдавецтве «Народная асвета» пры фінансавай падтрымцы Міністэрства інфармацыі.

У новым зборніку паэтка з Піншчыны доўжыць традыцыі беларускіх паэтаў-класікаў, спалучыўшы ў сваіх творах і чысціню паэтычнай светлай лірыкі, і глыбіню філасофскай думкі. Яе вершы – гэта багатая на мастацкія вобразы паэтычная вандроўка на Палессе, у «бусліны край», а таксама спроба аўтара падштурхнуць чытача да разваг аб сэнсе быцця, сэнсе існасці.



У кнізе чатыры раздзелы – «Ранішні сон», «Размова з ветрам», «У белым ветразі завей», «Голас маёй сутнасці». У вершаваных радках чытач знойдзе не толькі прызнанне ў любові да малой радзімы, роднай прыроды, беларускай мовы. Шмат твораў адлюстроўваюць развагі над такімі спрадвечнымі тэмамі, як дабро і зло, каханне і здрада, надзея і адчай, шчасце і гора. Апошні раздзел – своеасаблівы зварот да філасофскай і духоўнай лірыкі, пошук адказаў на пытанні аб прызначэнні чалавека на зямлі. У ім глыбока выяўляюцца патаемныя ўнутраныя перажыванні, узнёскасць і шчырасць аўтара.

Асобныя вершы з новай кнігі Марыі Кобец перакладзены на азербайджанскую, албанскую, англійскую, балкарскую, башкірскую, бенгальскую, італьянскую, іспанскую, казахскую, кітайскую, кіргізскую, крымска-татарскую, малайскую, нямецкую, нідэрландскую, польскую, румынскую, рускую, сербскую, славенскую, тайваньскую, туркменскую, турэцкую, украінскую, пенджабі, хіндзі, чарнагорскую, чачэнскую, чувашскую мовы.

Сама аўтарка кажа, што зборнік падсумоўвае яе творчы шлях за апошнія дзесяць год: “Гэта такое падагульняючае выданне, якое сабрала лепшыя творы, напісаныя мною цягам дзесяці гадоў. Гэта вершы рознай тэматыкі. Філасофская тэматыка, пейзажная лірыка, каханне, то-бок усё, што я напісала. Але, кіруючыся тым, што кніга выйшла па заказе Міністэрства інфармацыі, таму я вырашыла сабраць усё лепшае і зрабіць зборнік, які будзе творча мяне прадстаўляць у самых розных накірунках”.

## Палессе

*Залівы дзень схіліўся над страху,  
Давяе футра белое на ўзлесці,  
Надзецца спаць...  
Мушкетэры Палессе -  
Знайна лоз, балот і трыснягу.*

*Шалюцца штосці зрыўкі-блывялі  
Траццэжна-дуркай калыханкай-песняй.  
Кіега зрэдку кнігаўка...  
Палессе! Твае маркоўцы шэрога снагі,  
Твае шчэпкі без выганы мурі  
І высманіла рэгрія міжжлесці.  
Тваіх шкада мне журавін, Палессе,  
Твае балцы мне рэкі-барагі.*

*Зрыўка...  
Ледзе цуркога... Аз туні  
Сціскае зрыўкі прылажосціо веснай.  
Унатліва-архаірнае Палессе!  
Ледзе б'еіцца пульс твой міжж вайкоў смурі.*



# Творы М.У. Кобец



**Кроплі** : [вершы] / Марыя Кобец. - Мінск : Минкопринт, 2011. - 98 с.

**Палыновая квецень** : кніга паэзіі / Марыя Кобец. – Брэст : Альтернатыва, 2016. – 192 с.

**У белым ветразі завей** : вершы / Марыя Кобец. – Мінск : Народная асвета, 2018. – 174 с. : іл.

**У белым ветразі завей...** : [вершы] / Марыя Кобец // Алеся. 2019. № 12. С. 37.

**“Бераг маёй Зараніцы”** : [вершы] / Марыя Кобец // Полеская правда. 2019. 11 мая (№ 38). С. 11.

**Калінавыя маністы** : [вершы] / Марыя Кобец // ЛіМ. 2019. 7 сакавіка (№ 10). С. 8.

**Гусейн, Ф. Прызыў** : [вершы] / Фарыд Гусейн; пераклад з рускай Марыі Кобец // ЛіМ. 2019. 1 лютага

(№ 5). С. 8.

**“Я між зрэнак вачэй Вашых...”** ; **“Я кахаю Вас, гэта так...”** : [вершы] / Марыя Кобец // ЛіМ. 2018. 31 жніўня (№ 34). С. 9.

**Імклівы дзень скаціўся пад страху...** : [верш] / Марыя Кобец // Полеская правда. 2018. 7 июля (№ 53). С. 14.

**Назрул Іслам, К. Мяцежнік** : [верш] / Казі Назрул Іслам; пераклад с бенгальскай Марыі Кобец // Маладосць. 2018. № 8. С. 56-61.

**Гусейн, Ф. Пашпартны кантроль у сэрцы** ; Сон, расказаны прароку Юсіфу ; Вузельчык успамінаў ; Жыццё маё ; Сцяшэнне ; Чалавек : [вершы] / Фарыд Гусейн; пераклад з рускай Марыі Кобец // Полымя. 2018. № 7. С. 108-112.

**Людзі адвеку не мелі крылы...** ; Пад крыламі аблокаў... ; Да паэзіі ; Размова з ветрам : [вершы] / Марыя Кобец // Полеская правда. 2018. 28 апреля (№ 34). С. 12.

**Хананав, З. Ачаг** : урывак з паэмы / Зульфія Хананав; пераклад з башкірскай Марыі Кобец // ЛіМ. 2018. 30 сакавіка (№ 12). С. 8.

**І к дзьмухаўцу пад вейчыкам сягаю** : [вершы] / Марыя Кобец // ЛіМ. 2017. 10 лістапада (№ 45). С. 8.

**Добродошли у Србию** : [аб Міжнародным бялградскім літаратурным фестывалі] / Марыя Кобец // ЛіМ. 2017. 20 кастрычніка (№ 42). С. 7.

**Паэтычныя сустрэчы ў Сербіі** : [удзел пінскай паэтэсы Марыі Кобец ў літаратурным форуме ў Сербіі] / Марыя Кобец // Заря. 2017. 19 кастрычніка (№ 119). С. 7.

**Паэтычныя сустрэчы ў Сербіі** : [удзел пінскай паэтэсы Марыі Кобец ў літаратурным форуме ў Сербіі] / Марыя Кобец // Полеская правда. 2017. 7 октября (№ 80). С. 10.

**“Поющие письмена” в Москве** : [участие в IX международном фестивале славянской поэзии] / Марыя Кобец // Полеская правда. 2017. 27 мая (№ 42). С. 11.

**Сціскае прыгажосцэ грудзі** ; Чаго не вымавіць праз гук ; Да паэзіі... ; Прабач мяне, неба, прабач... ; Адам свавольную душу : [вершы] / Марыя Кобец // Полымя. 2017. № 4. С. 88-91.



**Анабердыева, Ч.** Прывітанне з Каракумскай старонкі / Чэмен Анабердыева ; пераклад з туркменскай Марыі Кобец // ЛіМ. 2017. 31 сакавіка (№ 13). С. 10.

**Слова ; Мова родная ; Яшчэ трава не скошана ; Балюча ; Зрывае вецер з дрэў лісты : [вершы] / Марыя Кобец // Гаспадыня. 2017. № 2. С. 47.**

**Шматколёрнасць “Братэрства” : [рэцэнзія на кнігу Алеся Карлюкевіча] / Марыя Кобец // Полеская правда. 2017. 6 студзеня (№ 1-2). С. 13.**

**Штосці ў душы зварухнулася ; Праўда і ісціна : [вершы] / Марыя Кобец // ЛіМ. 2016. 30 снежня (№ 52). С. 5.**

**Далоняў цёплых дрогкая крананне... : [верш] / Марыя Кобец // Звезда. 2016. 26 лістапада (№ 229). С. 17.**

**Заліцела птушачка ў сіло... : [верш] / Марыя Кобец // Народная трыбуна. 2016. 5 жніўня (№ 32). С. 11.**

**Пяць півоняў ; Летні вечар... ; А помніш, мам? : [вершы] / Марыя Кобец // Народная трыбуна. 2016. 15 ліпеня (№ 29). С. 11.**

**Багдановіч, М.** Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы / Максім Багдановіч ; пер. на сербскую мову Марыі Кобец // Маладосць. 2016. № 12. С. 4.

**На ўскрайку ўласнай катастрофы : [вершы] / Марыя Кобец // Маладосць. 2016. № 2. С. 30-32.**

**Кіршэн, А.** Трызненне вышынёй / Аннамухамед Кіршэн ; пераклад з сербскай Марыі Кобец // ЛіМ. 2016. 12 лютага (№ 6). С. 6.

**Белая ваўчыца як чорны лебедзь : [верш] / Марыя Кобец // Маладосць. 2015. № 5. С. 140-146.**

**Вераснёвы золак : [верш] / Марыя Кобец // Народная трыбуна. 2015. 13 лістапада (№ 43). С. 11.**

**Вераснёвы золак : [верш] / Марыя Кобец // ЛіМ. 2015. 25 верасня (№ 38). С. 4.**

**“Запаволіцца сэрца стук” : [верш] / Марыя Кобец // Полеская правда. 2015. 11 июля.**

**Вукашэвіч, В.** І толькі шчырасць слоў малітвы... : [вершы] / Вералюб Вукашынавіч ; пераклад з сербскай мовы Марыі Кобец // ЛіМ. 2015. 26 чэрвеня (№ 25). С. 15.

**Радзіма і чалавек у паэзіі Вералюба Вукашынавіча / Марыя Кобец // Народная трыбуна. 2015. 12 чэрвеня (№ 24). С. 10.**

**“Калі даспее мой радок...” : [вершы] / Марыя Кобец // Маладосць. 2015. № 3. С. 67-69.**

**Сон : [верш] / Марыя Кобец // Народная трыбуна. 2015. 6 сакавіка.**

**Белая ваўчыца як чорны лебедзь : [верш] / Марыя Кобец // Народная трыбуна. 2015. 30 студзеня (№ 5). С. 11.**

**Мова родная ; “Я сумую па белай зіме” : [вершы] / Марыя Кобец // Народная трыбуна. 2015. 9 студзеня (№ 2). С. 11.**

**О, нябёсы, нябёсы! : [вершы] / Марыя Кобец // Алеся. 2014. № 9. С. 15.**

**“Даруй мне, Божа, мой сляпы сумнеў...” ; “Перафарбую ў ружовы колер...” ; “Забудзеш мяне...” : [вершы] / Марыя Кобец // Народная трыбуна. 2014. 12 снежня (№ 50). С. 11.**

**“Я сумую па белай зіме...” ; Мне заўсёды цябе не хапала... ; Вырываю старонкі, палю... ; Палын : [вершы] / Марыя Кобец // ЛіМ. 2014. 14 лістапада (№ 45). С. 4.**

**Любімая з дзяцінства раёнка** : Марыя Кобец // Полеская правда. 2014. 24 сентабры. С. 5.

**“Мне здаецца – так мала мне трэба”** : [верш] / Марыя Кобец // Заря. 2014. 13 марта. С. 3.

**А рыфма тчэцца...** : [вершы] / Марыя Кобец // Маладосць. 2014. № 10. С.77-78.

**Падары мне ў народзіны неба** : [вершы] / Марыя Кобец // Польшыма. 2014. № 11. С. 92-93.

**У вянок памяці Яўгеніі Янішчыц** ; Перафарбую ў ружовы колер ; Лістапад ; Бацьку : [вершы] / Марыя Кобец // Полеская правда. 2013. 20 ноября.

**У вянок памяці Яўгеніі Янішчыц** ; Край дзяцінства ; Асенні сум... ; Блакіт : [вершы] / Марыя Кобец // ЛіМ. 2013. 15 лістапада (№ 45). С. 6.

**...А я ўсё мрою!...** : [верш] / Марыя Кобец // Алеся. 2013. № 3. С. 8.

**“Пякельным болем адгукнуцца”** ; “Не варушы каспёр патухлы” ; “Горкая асенняя любоў” : [вершы] / Марыя Кобец // Гаспадыня. 2013. № 3.

**“Пакуль жыве чароўнасць успамінаў...”** : [верш] / Марыя Кобец // Алеся. 2013. № 2. С. 41.

**“Дождж насцёбваў, біў у парасон”** : [вершы] / Марыя Кобец // Маладосць. 2013. С. 17-18.

**Другі гатунак** : [верш] / Марыя Кобец // Маладосць. 2013. № 4. С. 134.

**Одно спасение – слово** : [стихи] / Марыя Кобец ; пер. с белор. Л. Турбиной // Нёман. 2013. № 9. С. 80-81.

**Папялушка.by** / Марыя Кобец // Пінскі веснік. 2013. 17 мая.

**Трэцяя Тацяніна вясна** : Аграном сельскагаспадарчага прадпрыемства “Валішча” Тацяна Некрашэвіч / Марыя Кобец // Народная трыбуна. 2013. 12 красавіка. С. 9.

**Слова** ; Матулі не спіцца ; “Вецер лашчыць зімовую хмарку...” ; “Ластаўка, дзіўная птушка!” ; “Узляецць бы да зор” ; Сон : [вершы] / Марыя Кобец // Народная трыбуна. 2013. 5 красавіка. С. 11.

**Вецер лашчыць зімовую хмарку** ; Ужо мінае хутка ноч... ; Не паверу табе, не паверу... ; Мроя : [вершы] / Марыя Кобец // ЛіМ. 2013. 22 сакавіка. С. 6.

**Мроя** : [верш] / Марыя Кобец // Заря. 2013. 21 февраля.

**“Узляецць бы да зор”** : [верш] / Марыя Кобец // Алеся. 2012. № 12.

**“Што вам да кволае душы”** : [верш] / Марыя Кобец // Маладосць. 2012. № 8. С. 21.

**На шчасце і на долю** : [вершы] / Марыя Кобец // Маладосць. 2012. № 5. С. 19-20.

**З чаго пачаць?** / Марыя Кобец // ЛіМ. 2012. 16 лістапада.

**“Лёсу майго калыска”** ; “Пякельным болем адгукнуцца” ; Матулі не спіцца : [вершы] / Марыя Кобец // Заря. 2012. 25 октября.

**Горкае асенняе каханне** : [верш] / Марыя Кобец // Полеская правда. 2012. 6 ноября.

**“Зрывае вецер з дрэў лісты”** : [верш] / Марыя Кобец // Пінскі веснік. 2012. 26 кастрычніка.

**“Асенні сум. Даждынак плач...”** ; “Растрывожыў душу маю...” ; “Табе свой свет я аддаю...” ; “Я болей табе не веру” ; “Ты блізкі-блізкі” : [вершы] // ЛіМ. 2012. 19 кастрычніка (№ 42). С. 5.

**“Лёсу майго калыска”** : [верш] / Марыя Кобец // ЛіМ. 2011. 2 верасня.

**“Лёсу майго калыска”** ; Матулі не спіцца ; Летні дождж : [вершы] / Марыя Кобец // Пінскі веснік. 2011. 30 жніўня.

**“Крок наперад”** : [верш] / Марыя Кобец // Пінскі веснік. 2011. 2 жніўня.  
**“Успышка... Памяць – цяжкі камень”** : [верш] / Марыя Кобец // Заря. 2011. 26 мая.  
**“Дазволь цябе кахаць”** : [верш] / Марыя Кобец // Пінскі веснік. 2011. 11 мая.  
**“Сказаў: “Ты пачакай!..”. І я чакала”** : [верш] / Марыя Кобец // Алеся. 2011. № 12.  
**Шлях восеньскіх адценняў** : [вершы] / Марыя Кобец // Маладосць. 2010. № 11. С. 60-61.  
**Прывыкаю...** ; Слова : [вершы] / Марыя Кобец // Полесская правда. 2010. 18 декабря.  
**“Аksamітны вечар”** ; “Крок наперад...” ; “Пакуль жыве чароўнасць успамінаў” : [вершы] / Марыя Кобец // Заря. 2010. 28 октября.  
**“У белым ветразі завей”** : [верш] / Марыя Кобец // Алеся. 2010. № 12.  
**“Агукні мяне ты, агукні!”** : [верш] / Марыя Кобец // Алеся. 2010. № 11.  
**“Пад крыламі аблокаў”...** ; “Абясцілены крылы” : [вершы] / Марыя Кобец // Пінскі веснік. 2010. 8 чэрвеня.  
**Сон** ; Прысвячаецца маёй бабулі Зоні ; “Купае сонца ногі” ; “Што вам да кволае душы” ; “Хацелася найлепш” : [вершы] / Марыя Кобец // ЛіМ. 2010. 16 красавіка.  
**Мой паратунак - слова** / Марыя Кобец // Пінскі веснік. 2010. 5 сакавіка. С. 4.  
**“Між водараў лясных...”** ; “Чакаць і мроіць...” ; “Дазволь цябе кахаць” ; “Пад крыламі аблокаў” ; “Шалёная!.. Я ведаю!.. Напэўна!..” : [вершы] / Марыя Кобец // ЛіМ. 2009. 4 снежня (№ 46).  
**“Пакусаны вусны...”** ; “Дазволь цябе кахаць” ; “Дзякуй табе, любы, за хвіліны шчасця” : [вершы] / Марыя Кобец // Заря. 2009. 24 сентября.  
**“Шалёная!.. Я ведаю!.. Напэўна!..”** : [верш] / Марыя Кобец // Пінскі веснік. 2009. 12 чэрвеня.  
**Кроплі...** / Марыя Кобец // Пінскі веснік. 2009. 3 красавіка.  
**Хваросна** ; Мой дождж : [вершы] / Марыя Кобец // Полесская правда. 2008. 10 сентября.  
**Бацькам** : [верш] / Марыя Кобец // Полесская правда. 2007. 24 ноября.  
**Памочнік камбайнера** : [верш] / Марыя Кобец // Полесская правда. 2007. 1 сентября.  
**“У дзяцінстве ежа: бульба толькі з печы”** ; “Бягу сцяжынкаю дзяцінства” : [вершы] / Марыя Кобец // Полесская правда. 2007. 10 марта.  
**“Бярозы ля хаты”** : [верш] / Марыя Кобец // Полесская правда. 2006. 7 марта.



# *Матэрыялы аб жыцці і творчасці*

**Кахновіч, С.** Каб агеньчык у сэрцы не згас...: сустрэча М. Кобец з вучнямі і настаўнікамі Пleshчыцкай СШ / Святлана Кахновіч // Полеская правда. 2019. 8 июня (№ 46). С. 10.

**Мілеўская, Н.** Пад адным сонцам : [адбылася прэзентацыя перакладчыцкага праекта паэтэсы, перакладчыцы, члена Саюза пісьменнікаў Беларусі Марыі Кобец] / Наталля Мілеўская // Полеская правда. 2019. 16 февраля (№ 14). С. 10.

**Шичко, С.** Чеченские писатели в белорусском журнале : [Мария Кобец – автор перевода стихов чеченской поэтессы Лулы Куна] / Сергей Шичко // Звезда. 2018. 6 листопада (№ 214). С. 9.

**Мілеўская, Н.** Чарговая творчая прыступка Марыі Кобец : [Еўразійская міжнародная прэмія была прысуджана Марыі Кобец у Маскве] / Наталля Мілеўская // Полеская правда. 2018. 15 сентября (№ 74). С. 10.

**Мілеўская, Н.** Шматгалоссе вершаў Марыі Кобец : [пра творчасць мясцовай паэтэсы і перакладчыцы М.Кобец] / Наталля Мілеўская // Полеская правда. 2018. 18 августа (№ 66). С. 11.

**Крэйдзіч, А.** Берасцейцы ў часопісах : [Марыя Кобец у штотыднёвіку “Літаратура і мастацтва”] / Анатоль Крэйдзіч // Заря. 2018. 24 мая (№ 57). С. 19.

**Мілеўская, Н.** У белым ветразі завей : зборнік вершаў Марыі Кобец “У белым ветразі завей” выйшаў у выдавецтве “Народная асвета” / Наталля Мілеўская // Полеская правда. 2018. 28 апреля (№ 34). С. 12.

**Крэйдзіч, А.** Берасцейцы ў часопісах: “Польмя”, №2. Паэтычнае наватарства / Анатоль Крэйдзіч // Заря. 2018. 12 апреля (№ 42). С. 19.

**Уладзімірава, Г.** Пальновая квецень / Ганна Уладзімірава // Полеская правда. 2017. 8 апреля (№ 28). С. 6.

**Аляхновіч, Н.** Палітра фарбаў “Пальновай квецені” : [у брэсцкім выдавецтве “Альтэрнатыва” пабачыла свет новая кніга паэзіі Марыі Кобец пад назвай “Пальновая квецень”] / Наталля Аляхновіч // Полеская правда. 2016. 3 декабря (№ 97). С. 10.

**Мілеўская, Н.** Літаратура – народная трыбуна: гутарка з Марыяй Кобец, удзельніцай другога з’езда Саюза пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы, які прайшоў у Маскве / Наталля Мілеўская // Полеская правда. 2016. 22 октября (№ 85). С. 4.

**Мілеўская, Н.** Мае землякі – мой гонар! / Наталля Мілеўская // Полеская правда. 2015. 11 ноября (№ 90). С. 2.

**Ладуцька, К.** Адкрыццё іншасвету / Кастусь Ладуцька // Літаратура і мастацтва. 2015. 6 сакавіка (№ 9). С. 15.

**Гришковец, В.** Поэтический прорыв в Европу : [пинская поэтесса, член Союза писателей Беларуси Мария Кобец приняла участие в литературном форуме в Сербии] / Валерий Гришковец // Заря. 2014. 2 октября. С. 2.

**Мілеўская, Н.** Сербскія сустрэчы : [паэтэса Марыя Кобец прыняла удзел у прэстыжным літаратурным форуме Сербіі] / Наталля Мілеўская // Полеская правда. 2014. 1 октября. (№ 90). С. 4.

**Милевская, Н.** Поющие письма : [6-й Международный фестиваль славянской поэзии] / Наталья Милевская // Полеская правда. 2014. 4 июня. С. 4.

- Грышкавец, В.** Тонкае сукно жыцця-суваю... / Валерый Грышкавец // Звезда. 2013. 24 студзеня. С. 4.
- Мілеўская, Н.** Паэзія стала часткай жыцця / Наталля Мілеўская // Полеская правда. 2013. 7 марта. С. 5.
- Ляшук, М.** У мрой светлай аб палёце... / Марыя Ляшук // Пінскі веснік. 2013. С. 4.
- Урбановіч, І.** Мова родная, беларуская... : паэзія Марыі Кобец / Ірына Урбановіч // Полеская правда. 2012. 15 декабря. С. 4.
- Ляшук, М.** Лунала “Лунінская восень”. Абласная літаратурная прэмія У. Калесніка [М.Кобец] / Марыя Ляшук // Пінскі веснік. 2012. 7 снежня. С. 4.
- Таболіч, С.** Пяюхі з Валішча, або Наш адказ “Буранаўскім бабулям” / Святлана Таболіч // Народная трыбуна. 2012. 29 чэрвеня.
- Гришковец, В.** Мой паратунак – слова / Валерий Гришковец // Нёман. 2012. № 2. С. 216-217.
- Яскевіч, С.** Іскрынкі “Берасцейскага вогнішча” : [Абласны літаратурны фестываль з уручэннем прэміі імя Уладзіміра Калесніка прайшоў у Лунінецкім раёне] / Святлана Яскевіч // Звезда. 2012. 4 снежня. С. 3.
- Лазюк, С.** Вечарыны с бляскам світалных рос : прэзентацыя зборніка паэзіі Марыі Кобец “Кроплі” / Святлана Лазюк // Полеская правда. 2012. 6 января. С. 4.
- Яніцкая, Л.** Берасцейскае вогнішча не затухае / Л. Яніцкая // Заря. 2011. 9 июля. С. 4.
- Гришковец, В.** Открытие поэта: увидела свет книга стихов М.Кобец “Кроплі” / Валерий Гришковец // Заря. 2011. 18 чэрвеня. С. 4.
- Гришковец, В.** Открытие поэта: увидела свет книга стихов М. Кобец “Кроплі” / Валерий Гришковец // Пінскі веснік. 2011. 10 чэрвеня. С. 4.
- Ляшук, М.** Мой паратунак – слова / Марыя Ляшук // Пінскі веснік. 2010. 5 сакавіка. С. 3.
- Мілеўская, Н.** Стасункі мацнеюць: чацьвёрты міжнародны фестываль “INDIA PRO POET 2010” прайшоў у Сербіі / Наталля Мілеўская // Полеская правда. 2010. 15 июня (№ 48). С. 11.

# Дадзіма мая мама!



Мне неба тваё найясней,  
Дадзіма мая малая!  
Сярагавай раннай вясне,  
Вясковай тваёй, прысягаю!

Мне хмаркі твае найгошчэй -  
Вясёлкі ў далонях моладоўца.  
І сонейка пасмех гэсцей,  
Дадзіма мая малая!

І дожджык асенні цяплэй - Трыбны,  
гашпкі, абложны,  
У ім вясенскай возры алэй  
Мргэй, прыгажэй, заложней.

Мне поле тваё найвалоней,  
Цома безліч чужых радзінцаў.  
І песня твая найгадней -  
Штут голан лугоў-лугоўцаў,

\*\*\*

...У светлым дзіцячым сне  
Ладода галонкі мамы:  
"Дачушка!"  
А голас той мне -  
Даднейшы ён самог-самог.

І голан, і песня, і радзюг,  
І шырэх палеткаў далі,  
І тое, што даў нам Бог  
Што продкі заўжэды шанавалі.

І неба, што мне найясней...  
Дадзіма мая малая,  
Сярагавай раннай вясне,  
Вясковай тваёй, прысягаю.

Лісу майго паміска,  
Продкаў дзіма спрадвечна,  
Сэрца май - о Піншчына,  
Штрасце май - Барасцейшчына!

Водар шапора ўсміха  
Сябры, што мне як ісціна,  
Абоды, што здорава душ, -  
Піншчына, Барасцейшчына!

Край мой, прыгожы край,  
Ладэкай працай расветалы!  
Боска, Шты штрасце дай  
Піншчына, Барасцейшчына!

Аурс тэрава не скошана,  
Аурс і без не убів!  
Заўсёды прыхарошаны  
Край рэка, азёр і ніў!

Увесну - у белым вэголі,  
Улетку - у збажыне,  
Красой ты не абдзелены,  
Кутюгах любові мне!

Духмянымі, спелымі водарам,  
Карункамі калін  
Да скопу авалодана  
Палонам я тваім!







*«Мне захватленне- слова...»  
Марыя Уладзіміраўна Ковец*

Рэдактар А.І.Анташук  
Складальнік і камп'ютарная вёрстка К.Л.Міхалевіч, В.І.Жылёвіч

225710

г. Пінск, вул. ІЛД, 35  
тэл. 8 (0165) 32 23 66  
e-mail: [crbpinsk@tut.by](mailto:crbpinsk@tut.by)